

6) структурная реформа высшего образования – с 1990 года земли координируют свою деятельность по определению стандартов вузовского образования, учебного времени, объему часов и кредитам и т. п.;

7) усиление международной конкурентоспособности преподавания и исследования в высшей школе – исследователи признают, что с 1995 года в Германии снизилось количество студентов по международному обмену, изучающих технические и экономические курсы. В этой связи необходимо исследовать потребности "знаниевого" рынка и добиться признания в Европе немецких сертификатов;

8) признание принципа "обучение всю жизнь" – в 1994 году земли приняли Третью рекомендацию министерства образования и культуры, по принципу "образование всю жизнь", в соответствии с которой необходимо помочь гражданам осознать глобальные международные зависимости, учить жить и работать с гражданами других стран, предложить свободный выбор видов обучения на основе спроса;

9) межкультурное образование в школах – с 1992 года конференция министров образования и культуры рекомендовала организовать в школах межкультурное образование. Его цель: по-знати культуру своего города, местности и научиться воспринимать культуру других народов;

10) решение проблемы по соотношению общего и профессионального образования - многие годы высшее образование превалировало по ценности, поэтому сегодня необходима дополнительная помощь образованию профессиональному (дотации предприятию на ученика, подготовка специалистов для мелкого и среднего бизнеса и другое);

11) создание центров дошкольного образования – в 1994 году 64 % составили частные, церковные, общественные детсады и только 36 % были созданы местными органами власти. Акт о защите детей и молодежи обязывает земли создавать детские сады для детей с 3 лет;

12) менеджмент и управление системой образования – в 1969 году создано федеральное министерство образования, науки, исследования и технологии (BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung), оно отвечает за общегосударственный уровень образования. Правительства земель создают общие комиссии (с общегосударственным министерством) по планированию образования и развитию исследований (BLK), "научный совет, комитет по планированию вузов.

Таким образом, приоритеты современной образовательной политики Германии направлены на то, чтобы придать знаниям жизнесозидающий статус, включить образование в концепцию социальной защиты, сформировать у граждан индивидуальную и общественную потребность в социальных компетенциях, превратить Германию в источник европейского развития.

1. [www.german-embassy.org.uk/Aqenda\\_2010\\_brochureengl.pdf](http://www.german-embassy.org.uk/Aqenda_2010_brochureengl.pdf). 8 сентября 2004.
2. Хугаева З. Финансовая сфера ФРГ: проблемы и перспективы // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 10. С. 14-15.
3. [www.dw-world.de/russian/0,7830](http://www.dw-world.de/russian/0,7830). 10 сентября 2004.

*Крывашэй Д. А. (г. Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі)*

### **ФЕДЭРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПАЛІТЫКА ГЕРМАНІІ: ВОПЫТ АПОНШНЯГА ТРЫЦЦАЦІГОДДЗЯ**

Федэратыўныя характеристики дзяржайнага ладу Германіі знаходзіць сваё адлюстраванне і ў культурнай палітыцы. Да сённяшняга дня ў краіне няма адзінага міністэрства культуры, а сфера культуры знаходзіцца пад апекай федэральных зямель. Выключение складаюць толькі асобныя пытанні, якія датычацца федэрациі. У кампетэнцыю федэрациі, напрыклад, уваходзіць правядзенне зневажнай культурнай палітыкі і ахова нямецкай культурнай

спадчыны. Пасрэдна федэрэція ўплывае на сферу культуры таксама праз заканадаўчыя рашэнні. Усё большы ўплыў на федэральную культурную палітыку аказвае Еўрапейскі Саюз, які прымае законы, што ўкосна ўплываюць на яе законы. Прывкладам такога ўплыву можа быць пытанне рэгулювання коштава на кнігі.

Самастойнае культурнае жыццё зямель прывяло да ўзнікнення і развіцця шматлікіх культурных цэнтраў. Разнастайнасць культурнага жыцця прайяўляецца ў размеркаванні культурных установаў і культурнай дзеянасці па рэгіёнах Германіі. Германская бібліятэка, федэральная ўстанова, знаходзіцца ва Франкфурце-на-Майне, Лейпцигу і Берліне. Федэральны архіў са штаб-кватэрай ў Кобленцы мае, у прыватнасці, свае філіі ў Берліне, Патсадаме, Фрайбургу і Байройце. Найбуйнейшая канцэнтрацыя СМИ назіраецца ў Гамбургу. Кёльн, Дзюсельдорф і Касэль – трэћы цэнтры сучаснага выяўленчага масатцтва. Больш ўсяго тэатраў ў Берліне. Самыя значчыя музеі знаходзіцца ў Берліне, Дрэздэне, Хильдесхайме, Франкфурце-на-Майне, Кёльне, Мюнхене, Нюрнбергу і Штутгарце. Два важнейшых літаратурных архіва знаходзіцца ў Марбаху і Веймары.

Па звестках еўрапейскага статыстычнага ведамства Eurostat, 2,7 % насельніцтва Германіі занята ў "творчых" прафесіях (для параўнання – 3,5 % у Фінляндый і 1,4 % у Партугалиі і Славікі), да якіх аднесены не толькі пісьменнікі, мастакі, музыканты, акцёры і г. д., але і бібліятэкары. Дыпламаваным спецыялістам з вышэйшай адукацыяй у Германіі з'яўляецца кожны трэці.

Культурна-палітычны дыскурс на тэму месца і ролі дзяржавы ў культуры і зместу культурнай палітыкі ў Германіі вядзеца з пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Ён прайшоў у сваім развіцці некалькі фазаў:

– 70-я гады. У гэты перыяд у краіне назіраўся грамадска-палітычны ўздым. Вяліся дыскусіі адносна рэалізацыі прынцыпу "асмеліцца на большую дэмакратыю", які быў агучаны Вілі Брантам. У культуры гэты прынцып знайшоў сваё адлюстраванне ў лозунгу "культура для ўсіх і ад усіх". Аднак, якой бы моцнай у праграмных адносінах не была гэтая фраза, практычна было дасягнута мала. Галоўнай прычынай быў непарушнасць і закасцяняласць устойлівых структур.

– 80-я гады былі адзначаны больш дзеяніснымі крокамі на шляху данясення культуры да кожнага. У краіне пашырыўся Новы сацыяльны рух па інтарэсу. Камуны яшчэ мелі грошы для падтрымкі руху і ўкаранення асобных новаўвядзенняў. Пры гэтым новае не азначала перабудову існуючага. Папулярным стаў лозунг аб "новым кампрамісе ў культуры".

– 90-я гады. Цяжкі перыяд рэформавання прывёў да адступлення ад правядзення адкрытай культурнай палітыкі. Значчыя змены адбыліся ў культурным жыцці Германіі пасля аб'яднання краіны. Напрыклад, шмат якія рэгіянальныя тэатры Ўсходняй Германіі вымушаны былі скараціць трупы ці аб'яднаніца з суседнімі установамі. Значны ўплыў на гэты пракцэс аказала скарачэнне дзяржаўных датацый. Тэатры шукалі пераходных рашэнняў. Рэгіянальны тэатр зямлі Саксонія – Ангальт у г. Айслебен, які з часу свайго заснавання ў 1953 г. меў трох труп, па завяршэнню пераходнага перыяду быў вымушаны поўнасцю закрыць свой музычны тэатр. Рэгіянальны тэатр у г. Стэндаль ў сезон 1993/94 гадоў поўнасцю перабудаваў свою структуру: музычная і балетная трупы былі распушчаны, затое была пашырана трупа тэатра юнага гледача. Падобныя з'явы актыўізавалі бурныя дыскусіі аб рэформаванні культуры, змене ролі дзяржавы, актыўнаму пошуку новых партнёраў. Сталі папулярнымі тэзісамі аб "змяшчэнні стратэгічнага накірунку дзяржаўнай палітыкі ад дзяржавы

як галоўнай дзеючай асобы да дзяржавы як гаранта", "дэцэнтралізацыі адказнасці за рэсурсы", "новых формаў кіравання", "бюджэтаванні" і інш. [1; 129-133].

У пошуку шляху выйсця з дадзенага стану прагучай заклік Ульрыха Бека аб рэалітызацыі культурнай палітыкі. Менавіта ў ёй ён бачыў адказ на выклікі глабалізацыі. Па яго меркаванню "толькі праз павышэнне каштоўнасці ніжайшага узроўня дамакратыі, камун і гарадоў, можна падтрымачь і пабудаваць "асабістую адказнасць грамадзянскай супольнасці". На гэта дзяржава ў стане накіраваць рэсурсы грамадства для барацьбы з растучым беспрацоем і пашираючымся ідзалацічным крыйзісам, калі яна абрае арыентацыю на "нацыянальную дзяржаву па прыкладу інштуцый націялизаванай палітыкі" [2; 28 ff, 30f].

Адпаведна Канстытуцыі, кіраванне мастацтвам і культурою адносіца ў першую чаргу да кампетэнцыі замель. Культурна-палітычныя мэты і мерапрыемствы Федэральнай канцэнтрацыі ў рамках дзяржаўной праграмы па наступных накірунках:

- паліпшэнне ўмоваў для развіцця мастацтва і культуры;
- стварэнне і садзейнічанне развіццю тых накірункаў ў сферы культуры, якія маюць агульнадзяржаўнае значэнне;
- экспертыза і абарона культурнай спадчыны.

Адпаведна арт. 35 Дамовы аб аўг'яднанні Германіі па заканчэнні пераходнага перыяду ва ўсходнегерманскіх землях таксама дзейнічае прынцып кааператыўнага культурнага федэралізму. З прыходам у 1998 г. у Германіі да ўлады новай правячай кааліцыі быў уведзены пост Улаўнаважанага Федэральнага ўраду па культуры і сродкам масавай інфармацыі ў рангу дзяржміністра. Ён каардынуе ўсю дзейнасць федэралізі ў галіне культуры, якая раней размяркоўвалася паміж рознымі федэральнымі міністэрствамі, і бачыць сябе ў якасці партнёра для контактаў і генератара ідэй ў галіне культуры на федэральном узроўні, а таксама прадстаўніка інтэрэсаў нямецкай культуры на міжнародным, асабліва на єўрапейскім узроўні. Акрамя гэтага, быў створаны Камітэт па культуры і сродкам масавай інфармацыі ў Германскім Бундэстагу з падкамітэтам новых сродкаў масавай інфармацыі.

Адначасова не перастае існаваць Германскі Савет па справах культуры (ГССК), які быў заснаваны ў 1982 г. як палітычна незалежная працоўная супольнасць арганізацый і ўстановаў агульнанацыянальнага значэння, якія дзейнічаюць у рамках культуры і сродкаў масавай інфармацыі. З верасня 1995 г. ён мае статус грамадска-карыснай установы. Савет з'яўляецца культурна-палітычным форумам саюзаў, установаў, экспертаў у галіне мастацтва і сродкаў масавай інфармацыі, камерцыйных культурных арганізацый, мастацтвазнаўцаў, прадстаўнікоў кульптурасвету і пасрэдніцкіх культурных установаў. У першую чаргу ён разглядае сябе ў якасці кансультатыўнага і пасрэдніцкага органа.

ГССК складаецца з 8 падраздзяленняў, якія ўваходзяць у яго на правах члену, якія ўсваюць чаргу аўг'ядноўваючы звыш 190 самастойных саюзаў і установаў: Германскі музычны савет, Савет па пытаннях выяўленчага мастацтва, Рабочая супольнасць па пытаннях літаратуры, Савет па пытаннях мастацтва, Савет па пытаннях архітэктуры, Секцыя па пытаннях дызайну, Секцыя па пытаннях кіно і аўдыёвізуальных сродкаў Савет па пытаннях сацыякультуры.

Федэральным урадам у рамках генеральнага накірунку дзейнасці «Інвестыцыі культурнага набыткі Усходніх Зямель, якія маюць агульнанацыянальнае значэнне» пачатку XXI стагоддзя была распрацавана праграма, адпаведна якой прадугледжан

фінансаванне на суму звыш 6 млн. еўра. Пры гэтым, 50 % гэтай сумы будзе прыходзіцца на землі, камуны і іншых інвестараў.

Культурныя установы Германіі, як прыватныя, так і дзяржаўныя, існуюць з апораю на дзяржаўнае фінансаванне (якое ў большасці выпадкаў ідзе з бюджетаў зямель і абшчын).

У 2000 г. выдаткі на культуру склалі 0,4 % федэральнага бюджету. Пры гэтым 43,7 % іх накірувалася на культуру з бюджетаў лакальных уладаў (абшчын), 47,5 % – з бюджетаў зямель, 8,7 % – з цэнтральнага бюджету. Аднак гэтая статыстыка неаднолькава ў розных краінах. Іншыя падаюць наступны падзел: 94 % – абшчыны і землі і 5 % – федэральны ўрад.

Прыярытэтныя сферамі ў Германіі з'яўляюцца: тэатр і музыка (найбольшы паказчык удзелу сярод усіх краін Захадняй Еўропы – 44,4 %), музеі (16,2 %) а таксама ахова нацыянальнай спадчыны (16,5 %) [3; 45]. Пры гэтым праграма падтрымкі творчасці на федэральным узроўні не з'яўляецца моцна развітай. Дапамога выдзяляецца толькі ў тым выпадку, калі праект ці дзейнасць установы носіць агульнанацыянальны ці міжнародны характар, а таксама калі можа дапамагчы ва ўзмацненні вобразу федэрациі як нацыі з моцнай культурнай тоеснасцю.

Найбольш разнастайныя характар мае падтрымка творчасці на ўзроўні зямель. Землі ствараюць фонды, куды паступаюць грошы ад правядзення разнастайных латарэй, якія арганізуюцца на карысць культуры. Гэтыя фонды аказваюць падтрымку культурнай дзейнасці, прызначаюць ўзнагароды (каля 2 500 у год), гранты (напрыклад, на падарожкы ці для артыстаў-дэбютантаў). У 2001 г. 30 % узнагарод было заснавана дзяржаўнымі ўладамі, 18 % – прыватнымі ўстановамі, 33 % – таварыствамі і фондамі, і астатнія 18 % – прыватна-дзяржаўнымі установамі. У Германіі дзейнічае каля 1400 фондаў, значэнне якіх для культуры ў апошнія гады ўзрасце. Расце значэнне прыватных фондаў, якія ў асноўным дзейнічаюць пры банках, якія аказваюць падтрымку больш вялікім культурным акцыям.

Створана таксама сістэма страхавання для артыстаў, якія з'яўляюцца вольнымі майстрамі. Гэтую сістэму складаюць страхаванне здароўя а таксама пенсійнае забеспячэнне. У яго не ўваходзяць выплаты для беспрацоўных. Узносы ў гэтую сістэму на 50 % ідуць ад саміх дзеячаў мастацтва, 20 % – ад федэральных уладаў і 30 % – ад установаў ці фірм, якія карыстаюцца паслугамі дзеячаў культуры (выдаўніцтвы, агенства public relations, прэса, вытворцы фільмаў і тэлебачанні). У 2000 г. з гэтай сістэмы скарысталася каля 112.200 дзеячаў мастацтва.

Адным з асноўных накірункаў культурнай палітыкі Германіі з'яўляецца яе зневаженіе вектар. У задачы зневажнай культурнай палітыкі ўваходзіць:

- давядзенне да іншых краін усеахопнага і самакрытычнага вобразе Федэратыўнай Рэспублікі Германіі, які адлюстроўвае ўсю разнастайнасць дэяяцтвійных меркаванняў і культурныя дасягненні краіны;

- садзейнічаць распаўсюджанню ведаў нямецкай мовы ва ўсім свеце;

- падтрымка на падставе супрацоўніцтва культурнага і навуковага абмену з іншымі дзяржавамі.

Германія заключыла культурныя пагадненні з 97 краінамі. Іх практычная рэалізацыя адбываецца па даручэнню Міністэрства замежных спраў так званымі пасрэдніцтвамі арганізацыямі. Найбольш значнымі з іх з'яўляюцца Інстытут імя Гётэ, Германская служба аkadэмічных абменаў, Фонд імя А. Гумбальдта, Таварыства "ІНТЭР НАЦІОНЕС", Інстытут міжнародных культурных сувязей, Германа – амерыканская камісія Фулбрایта, Нямецкі гістарычны інстытут [4].

Аднак адмоўныя працэсы закранулі і гэты напрамак культурнай палітыкі. Пачынаючы з 1993 г. адбываецца паставянае зніжэнне сродкаў, якія выдзяляюцца на выкладанне німецкай мовы і распаўсюджанне німецкай культуры за мяжою. У 2003 г. на культурныя праекты за мяжою было выдаткована 560 млн. ёура ці чвэрць бюджetu міністэрства замежных страв. Сродкаў на правядзенне глабальнай міжнароднай культурнай палітыкі няма. Таму былі акрэслены трох буйных рэгёнаў, на якіх будучы у далейшым скансэнтраваны культурныя ініцыятывы знешній палітыкі ФРГ. Гэта, па-першое, краіны Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, частка з якіх толькі стала членамі Еўрасаюзу. Далей ідуць краіны Бліжняга і Сярэдняга Усходу і Усходняй Азіі. Пры агульным зніжэнне выдаткаў на правядзенне замежнай культурнай палітыкі, павялічыцца фінансаванне германскіх установ культуры ў ісламскіх краінах. Міністр замежных спраў Йошка Фішар у 2003 г. заяўляў, што "пашырэнне дыялогу з мусульманскім светам – задача некалькіх пакаленняў".

Часткай германскай сусветнай культурнай палітыкі вызначаны работы па аднаўленню Афганістану. Каля трэці сродкаў, якія МЗС выдзеліла для Афганістану, ідуць на адукцыю і культуру.

Змяншэнне фінансавання прымушае федэральны ўрад шукаць спонсараў і новыя ідэі. Інстытут імя Гётэ пашырае супрацоўніцтва з Брытанскім Саветам для арганізацыі і правядзення сумесных праектаў. Замест адкрыцця дорага каштуючых Інстытутаў імія Гётэ, за мяжою пачалі з'яўляцца больш кампактныя і гнуткія культурныя ўстановы. Прыкладам могуць быць прапановы такога кшталту для краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, якія сыходзяць ад Фонду імя Роберта Босха [5].

Такім чынам, федэральная культурная палітыка Германіі за апошнія 30 гадоў прыйшла шляхам размоваў аб дэмакратызацыі культуры і пашырэнні самастойнасці яе суб'ектаў да разумення неабходнасці бяслыч жорсткай каардынацыі і большага ўмяшальніцтва дзяржавы ў сферу культуры. Аб гэтым сведчыць увядзенне ў 1998 г. пасла Улаўнаважанага па культуры і СМІ, што фактычна азначае стварэнне федэральнага Міністэрства культуры. Пры гэтым культурная палітыка Германіі застаецца дэцэнтралізаванай.

Волыт Германіі ў пабудове сістэмы супрацоўніцтва розных узроўніяў улады на шляху выпрацоўкі агульнадзяржаўнай культурнай палітыкі карысны для Беларусі. Заслугоўвае ўвагі прынцып падзелу кампетэнцыі паміж федэральнымі ўладамі, уладамі зямель і аблшчын, волыт вырашэння проблемы па прыцягненню недзяржаўных сродкаў у культуру, распрацоўка праграмы апекі і дапамогі творцаў.

1. Sievers Norbert-Kulturpolitik und Kulturverwaltungsreform-Empirische Befunde und kritische Anmerkungen // Krise des Vohlfaahrtsstaates – Zukunft der Kulturpolitik. – Essen, 1997.
2. Beck Ulrich. Kinder der Freiheit & Wider das Lamento über den Werteverfall // Kinder der Freiheit. – Frankfurt am Main: Suhkamp.
3. Cultural Policies in Europe – a compendium of basic facts and trends. – Council of Europe, Bonn: EricArts, 2000.
4. <http://emigration.russie.ru/information/germanyincommunity/germanyincommunity.htm> - 02.09.2004
5. [http://www.dw-world.com/russian/0,3367,2230\\_A\\_1132521,00.html](http://www.dw-world.com/russian/0,3367,2230_A_1132521,00.html) - 02.09.2004.